



ПАРТИЙНА ЕЖЫЦЦЕ

АБ ПАРТИЙНА ГАСПАДАРЦЫ

Партія і асабіста таварыш Сталін нямаюць удзельнічаць у ўрачыстым парадку ў партыйнай гаспадарцы...

Кіраўнікі партарганізацый, партыйны апарат, рэдакцыя камуніста, як правіла, сур'ёзна сталі адносіцца да партыйных дакументаў...

Але боць рад фактаў, якія партдакументам, партыйным справам, пратаколам партыйных сходоў, спісам членаў арганізацый, ведамасці аб уплаце членскіх узносаў...

Недапушчальным фактам з'яўляецца тое, што асабісты арганізацыі нявоечасова з'яўляюцца ў райком партбюлетэ, якія забароняюць у выключаных з партыі...

Безадказна адносяцца многія партыйныя кіраўнікі да захавання архіўных дакументаў партыйных партарганізацый...

Аналагічныя факты можна сустрэць у партарганізацыях аўтарэстанцый, завода імя Варашылава...

У асабных партарганізацыйных ішчэ не вжыты факты нехайнасці і бескамп'ютнага адносіна да афармлення і выдання пратакоў...

У партарганізацыі кансерватары (Сталінскі раён) нямаюць заведзеныя справы для падшыўкі пратакоў...

Пратаколы не нумаруюцца і валюцца, дзе паліла, па ўсёй скарняк сталю і ў уойні іншымі справам кансерватары...

У партарганізацыі аўтарэстанцый (Сталінскі раён) пратаколы паслядзейнаў парткома, агульных сходоў не афармляюцца і не падшываюцца...

На сходзе партыйнай партарганізацыі стаўківаўшыца завода імя Варашылава (былы сакратар парткома тав. Ярмалявіч) пасля абмеркавання рашэнняў...

наў студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) была прынята наступная рэзалюцыя: «Агульны сход вітае рашэнні студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) і прымае іх да выхільнага кіраўніцтва і выканання...

На сходзе партарганізацыі арпелі «Чырвоны інвалід», пасля зачыты паставы студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б), паставы: «Даручыць тт. Аршоўскаму і Мейер склаці план партыйна-масавай і палітычнай работы...

Трэба адзначыць, што і Менскі гарком і райкомы партыі становішчам пратакольнай гаспадаркі не займаюцца. Пратаколы, якія дамыляюцца ў РК і ГК, амаль нікім не чытаюцца...

Нарэшце, некалькі зауваг аб становішчы з угодкам камуністаў. Цэнтральны Камітэт ВКП(б) прапанаваў партыйным арганізацыям на аснове спецыяльнай інструкцыі па-новаму паставіць угод членаў і кандыдатаў партыі...

Значэнне гэтых мерапрыемстваў выключна важнае. Гэта замацоўвае вялікую работу правяркі і абмену партдакументаў, устанавіла дасканалы парадок угод, мае сур'ёзнае значэнне ў Сараньбе з праціненнем у рады партыйных варажых элементаў...

Але, на жаль, нехта скажаць, каб усё партыйны арганізацыі зраўневалі ўсё важнасць угод. У прыватнасці, да такіх партарганізацый можна аднесці партыйны партарганізацыі аўтарэстанцый, завода імя Варашылава, фабрыкі імя Кагановіча, Акадэміі навук Дзяржбібліятэкі, УГБ, гаркома КП(б) і інш.

У партарганізацыі фабрыкі імя Кагановіча доўгі час лічыліся на ўгодзе выключанымі з партыі як ворагі народа. У партарганізацыі аўтарэстанцый на кіраве ўгод лічыліся 6 чалавек, даўно адключаных з арганізацыі...

Адным з грубых парушэнняў інструкцыі ЦК ВКП(б) з'яўляецца неўважлівае адносіна, якія бываюць у працоўнай дзейнасці камуністаў, у іх угодных партыі. Аб пераменах, перамяшчэннях на пасадзе і інш., якія правіла, партарганізацыі нявоечасова паведамляюць райкомы партыі. Кіраўнікі партарганізацый не надаюць гэтым азначэнням, лічачы, што такімі пытанямі павінны займацца толькі загадчыкі ўгоддзеламі...

У партыйную партарганізацыю Дзяржбібліятэкі ўжо некалькі месяцаў як прыбыў член партыі Кураў, які працуе намеснікам дырэктара, узяўся на ўгод камуністы Лейнін і Фрыдман, а сакратар парткома тав. Рамановская яшчэ не даслала ў райком паведамленняў аб іх прыбыцці на ўгод.

Як ні дзіўна, але і партыйная партарганізацыя гаркома партыі, якая павінна быць прыкладам, таксама не даслала ў райком паведамленняў аб прыбыцці і выхільшых у угод і нават да сучаснага моманту яшчэ не даслала ў РК паведамлення аб прыбыцці на ўгод тав. Малвеева, які працуе ўжо доўгі час другім сакратаром Менскага гаркома партыі.

Прыведзеныя факты, вядома, не вычэрпваюць усё тых недодаў і парушэнняў парадку выдання партдакадаркі, якія ўсё яшчэ маюць месца ў партыйных арганізацыях, але сваёнае дадаткова для таго, каб зрабіць сур'ёзна большаўшчыкі вывады.

ПАРТРАБОТНІК.



Перадвая работніца павышаюць рады большаўшчыі партыі. На здымку: група стаўківаўшыца Гомельскага тт. Н. С. Чучаў, Н. І. Судавоў, які прылыты і салучаюцца, і тав. Т. П. Шулякова, якая прылыты і кандыдатаў партыі.

КОМУНІСТЫ Вывучаюць паставы і інструкцыю ЦК ВКП(б) АБ ВЫБарах кіруючых партыйных органаў

2 красавіка менскі Сталінскі гаррайком партыі правёў нараду сакратароў парткомаў і партаргаў, на якой распавядава паставы ЦК ВКП(б) і інструкцыі аб правядзенні выбараў кіруючых партыйных органаў.

Нарада абмеркавала план правядзення выбараў па раёну. У дапамогу партыйным партарганізацыям для падрыхтоўкі і правядзення выбараў, райком партыі прымацаваў партыйны актыв.

Партыйны арганізацыі гар. Менска актываўшыца рыхтуюцца да выбараў кіруючых партыйных органаў.

На менскім машынабудавальніцым заводзе імя Кірова ў групах камуністаў актыва праходзіць вывучэнне паставы і інструкцыі ЦК ВКП(б) аб выбарах кіруючых партыйных органаў.

Партыйны камітэт завода прыступіў ужо да складання справядачч.

На фабрыцы «Комунар» вывучэнне паставы і інструкцыі было арганізавана на партыйных гуртках. Распавядаюць праводзілі члены парткома і прапагандаісты.

Сёння партком на сваім пасаджэнні прыём у рады партыі

Рэдацыйскі РК КП(б)В прыняў з кандыдатаў у члены партыі старошы райсовета Асаовіхіма тав. Чарняўскага і загадчыка прадымства «Чырвонага крыжа» тав. Гавіла.

У кандыдаты партыі прыняты актывісты выбарчай кампаніі — старошы земляробчых райамадзела, спачуваючы тав. Рабінюч, сакратар партыйнай камсамольскай арганізацыі райва-

запярджае план справядачч-выбарчай кампаніі парткома.

На менскім швейніцкай фабрыцы «Нім-31» сакавіка адбыўся партыйны сход, на якім камуністы актыва вывучалі паставы і інструкцыю ЦК ВКП(б) аб выбарах кіруючых партыйных органаў.

Агульны партыйны сход паставы вывучыць інструкцыю з кожным членам і кандыдатам партыі пасабіца, асабіста з таварышамі, якія надаўна прылыты ў партыю.

ГОМЕЛЬ. 2 красавіка. (Спец. кар. «Звезда»). Сёння ў гаркоме партыі адбыўся нарада сакратароў парткомаў, партаргаў прадымстваў і устаноў горада. Нарада абмеркавала паставы і інструкцыю ЦК ВКП(б) аб выбарах кіруючых партыйных органаў.

На нарадзе было агульнае запярджанне гаркомам план правядзення выбараў кіруючых партыйных органаў.

Першы выбарчы сход намечана правесці 8 красавіка ў партарганізацыі электрастанцыі.

ПРЫЁМ У РАДЫ ПАРТЫІ

Рэдацыйскі РК КП(б)В прыняў з кандыдатаў у члены партыі старошы райсовета Асаовіхіма тав. Чарняўскага і загадчыка прадымства «Чырвонага крыжа» тав. Гавіла.

У кандыдаты партыі прыняты актывісты выбарчай кампаніі — старошы земляробчых райамадзела, спачуваючы тав. Рабінюч, сакратар партыйнай камсамольскай арганізацыі райва-

двуздённы семінар

ГОМЕЛЬ. (Кар. «Звезда»). У гарадскім Доме партыйнай асветы ладзіць прываць дзвухдённы семінар агітатараў. За тры дні семінара будзе ахоплены 300 агітатараў. На семінары вывучаюцца — Капцэвскі, «Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет ВССР» і пытанні міжнароднага стаўківацца.

НЕ УЦЯГВАЮЦЬ У РАБОТУ Адноўленых у партыі

У часе выбарчай кампаніі па выбарах у Вярхоўны Совет СССР машыніст паравознага дэпо, член партыі тав. Кіршын на адным з перадвыбарчых сходоў залуўшыца: ці можна кандыдатура, высунутую ў Совет Саюза, выбраць у Совет Нацыянальнасцей, і надарот. Гэтае запытанне ў парткоме паравознага дэпо было вытлумачана як выступленне супроць кандыдатуры і депутаты Вярхоўнага Совета СССР, і тав. Кіршын быў выключан з рады партыі.

У лютым месяцы, пасля рашэння студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б), тав. Кіршын быў адноўлен у партыі, але і па сёнешні дзень ён не прыцягваецца да актыва ўдзелу ў рабоце партарганізацыі.

Да выключэння тав. Кіршын знаходзіўся ў партыйнай партарганізацыі цеха паравознага дэпо. Цяпер ён працуе ў палобным цеху. Але партком паравознага дэпо не вняў з угод тав. Кіршын у партарганізацыі цеха паравознага дэпо і не прымаваў да партарганізацыі палобнага цеха. Агрэмілавацца, што абедзве арганізацыі не лічыць тав. Кіршын членам свайі партарганізацыі, і ён фактычна адхілен ад удзелу ў партыйнай рабоце. Яму па сёнешні дзень ніхто не дае партыйных даражэнняў. Між тым, тав. Кіршын скончыў у свой час курсы прапагандаістаў і можа быць прыцягнутым да актыва ў партыйнай-масавай рабоце.

На працягу 36 год беадарожа працуе на чыгуначным транспарце тав. Маслакоў. Працуючы брыгадзірам вартавы на адным з адзаснейшых участкаў, тав. Маслакоў змагаўся за ўмацаванне працоўнай дысцыпліны. Гэта не спадабалася разгільдзіям і парушальнікам дысцыпліны Лашеву, Герману і ім палобным. Яны палаў у партарганізацыю на тав. Маслакоў палічэнняў яго заўвагу, што і паслужыла падставай для яго выключэння з рады партыі. Пасля рашэння студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) тав. Маслакоў быў адноўлен у партыі.

Тав. Маслакоў, не глядзячы на свой старо ўрост, жадае быць карысным членам партыі, прагне вучыцца. Ён не раз звяртаўся да сакратара парткома паравознага дэпо тав. Кандрапьева, але і дагэтуль партком яго не накіроўвае ў школу.

Апрача таго арганізацыі дэпо не ад-

наўляюць тав. Маслакоў на яго ранейшай рабоце, з якой ён быў анят пасля яго выключэння з партыі. Цяпер тав. Маслакоў працуе на іншай, больш лізка аплатавамай рабоце.

Гэтай жа партарганізацыі зусім без усякай падставы быў выключан з партыі брыгадзір палобнага цеха, член партыі з 1932 года тав. Фёдаруў. Пасля прагляду яго партыйнай справы, ён быў адноўлен у партыі. Фармальна партарганізацыі дэпо дала яму партыйнае даражэнне — кіраваць цэхавай нацыянагэтай, але гэта толькі фармальна.

— У часе выбараў у Вярхоўны Совет СССР, — гаворыць тав. Фёдаруў, — я граваў агітатарам на выбарчым участку. У мяне ёсьць жадае прадаўжаць гэту работу, але партарганізацыя да гэтай, цікавай мяне работы не прыцягвае.

Такое ж становішча і ў партарганізацыі вагоннага участка (сакратар парткома тав. Арлоўскі). Тут таксама камуністаў, адноўленых у партыі, не прыцягваюць да актыва партыйнага жыцця і работы. Воць што гаворыць істаткі вагоннага дэпо, член партыі тав. Багдановіч.

— У лютым месяцы мяне аднавілі ў радах партыі. Але да гэтага часу я прадаўжаю быць адарваным ад партыйнага жыцця. Мне не прыцягваюць да партыйнай і грамадскай работы, не даюць даражэнняў.

Другі старо работні, майстар зборачнага цеха вагоннага дэпо, член партыі тав. Уголеў таксама скардзіцца:

— Да выключэння мяне з партыі я прымаў актывны ўдзел у партрабоце. Быў чыткам газет у цэху. У снежні 1937 года мяне выключылі з партыі. Пасля рашэння Пленума ЦК ВКП(б) мяне аднавілі ў партыі. Але з таго часу мяне не даюць абсалютна ніякіх партзаданяў. Я адарваны ад партыйнай работы.

Усе гэтыя факты гавораць аб тым, што рашэнне студзеньскага Пленума партарганізацыі Віцебскай чыгучкі не апрамаца, рааблітаваны таварышамі не прыцягваюць да актыва ўдзелу ў рабоце партыйнай арганізацыі, не ствараюць ім таварыскай абстаноўкі, абнявава адносяцца да іх адноўленых у партыі камуністаў, стаўшых афіцэрамі паліткіраў і перастроўшчыкаў.

В. ВОЛЬСНІ.

ЗАВОЧНАЯ ВУЧОБА ПАРТЫЙНАГА І СОВЕЦКАГА АКТИВА

У Грэмскі раён шырока разгорнута завочная партыйнае навучэнне. Завочнай вучобай ахоплены 90 чалавек, з якіх 25 чалавек камуністаў і 12 спачуваючых, а астатнія — камсамольцы і беспартыйныя. 35 завочнікаў вывучаюць гісторыю ВКП(б), 5 чалавек — ланізізм і 50 чалавек — палітграматы.

Сярод завочнікаў шырока ажыццяўляецца сацыялістычнае слаборніцтва на лепшую напояковасць. Член партыі тав. Ганчарыка, які ўпершыню вывучае гісторыю партыі, знае свае заданні заўважліва на добра. Ёсць сярод завочнікаў і выдатнік, як тав. Караленка і Рыжанкова.

Вялікую дапамогу ў вучобе завочнікаў аказвае партбюлетэ. Там заўважліва ёсць у дастатковай колькасці літара-

тура, наглядныя дапаможнікі, наладжваюцца кансультацыі.

Зараз закончылі работу дзве групы 6-месячных завочных курсаў калгаснага актыва (старшыні, брыгадзіры і званіцыя), выпушчана 42 чалавекі. За час вучобы 3 чалавекі прыняты ў кандыдаты партыі, 10 — спачуваючы і 5 — камсамол.

9 чалавек слухачоў-завочнікаў вылучана на кіруючую работу ў калгасы.

Завочнік тт. Хільчак, Крот, Кандратовіч, Ліх і іншыя, якія раней слаба разабраліся ў аэментарных палітычных пытаннях, зараз усаўне падрыхтаваліся для самастойнай далейшай вучобы.

С. Я. СТОЛП.

СЫРАВІННЫЯ РЭСУРСЫ ФАШЫСЦКАЙ ГЕРМАНІІ

Сыравіны і харчовыя галоды, які Германія перажывае ў сучасны момант, народная фашысцкай палітычнай планернага развіццянага вайны. Ва ўмовах нармальнай гаспадарчай палітыкі Германія ніколі не перападе недыхавату сыравіны. Яна магла вельмі лёгка ае атрымаваць на сучасным рынку.

Характэрна, што пры агульным павелічэнні выпуску прамысловай прадукцыі Германія ў 1937 годзе на 10 проц, у параўнанні з дэпрэсіўным 1928 годам, такія галіны прамысловасці, як тэкстыльная і швейная, загужаны ўяго толькі на 30—65 проц. Гэта да тэптваво красавоўна гаворыць аб тым, што рост прамысловай прадукцыі Германія ў апошнія годы ішоў выключна за кошт галіны прамысловасці, працуючых непасрэдна на вайну. Для гэтых галінаў фашысцкія бараніцы з ведамства Гебельса выдмалі спецыяльную назау — «суюрныя прадымствы», а Гітлераўскі ўрад адкрыў шырока дзяржаўную казну для бязмежных субсідый.

Гэтыя ваенныя галіны прамысловасці лямжароць усю сыравіну, які вырабляюць унутры краіны, так і ўвозімую з-за граніцы. Германія ніколі не ўвоўзіла з-за граніцы такой вялікай колькасці ваенна-стратэгічнай сыравіны, які яна ўвоўзіць зараз. У той жа час ніколі за апошнія 15 год яна не перажывала такога галоду па гэтых жа відах сыравіны, які яна перажывае ў сучасны момант. Гэты парадок вельмі лёгка можа быць вытлумачан, калі моць на ўвазе, што германская прамысловасць вырабляе толькі ваенныя матэрыялы і пры тым у велізарных размерах. Галіны ж прамысловасці, якія вырабляюць прадметы шырокага спажывання, літаральна задыхаюцца ад адсутнасці неабходнай сыравіны. Нават галіны прамысловасці, прадаўжаючы раней на экпорт, вымушаны былі рэзка скараціць сваю вытворчасць, што хутка адбілася вельмі адмоўна і на германскім эксарце. Калі да Гітлера экпорт Германія дасягнуў раней 10—12 мільярдаў марак, то цяпер ён складае

—

Г. БАЯРАЎ

—

Усяго толькі 4 мільярды марак, іншымі словамі, да Гітлера, у перыяд высокай гаспадарчай кан'юнктуры, эксарт Германія склаў 20—25 процант прадыкцыі ўнутранай вытворчасці, цяпер жа ён дасягае толькі 6—8 процант.

Такое скарачэнне эксарта Германія пры павелічэнні ўвозу сыравіны, якая мае ваенна-стратэгічнае значэнне, рэзка адмоўна адбілася на фінансавым стане краіны. Залаты запас германскага «Рейхбанка» па сутнасці дыша на лада.

Сістэма кіравання (бонаўныя рэлігі), якая шырока практыкавалася Германіяй у гандлі з Балканскімі краінамі і Прыбалтыкай, пасля таго, як гэтыя краіны амааролі ў Германія велізарныя сумы, страціла ўсяекае давер' з боку гэтых краін і па сутнасці спынілася.

Так фашызм даўў краіну да вострага сыравінага галоду.

Нямечкая газета «Дейчэ фольксцайтунг», якая выходзіць у Парыжы, паведамляе нядаўна такі анекдатычны факт: каб прадымства ў Германія атрымаць дэфінітыўную сыравіну, неабходна павялічыць запойнік 87 бланкаў. Размеркаванне гэтай сыравіны робіцца па строгай чарговаці. Перш за ўсё атрымаваюць прадымствы, выконваючы ваенныя заказы. Па другой катэгорыі ідуць усюмачымыя будоўлі нааонага значэння (будуаўніцтва аўтастрад, фабрыкі і заводы іштучнай сыравіны і т. д.). Затым ідуць прадымствы, якія працуюць на экпорт, і, нарэшце, іншыя вытворчасці. Прычым, апошнім адлускаю гэту сыравіну ў місэрнай колькасці і з умовай, што яны будуць вырабляць прадукцыю, прапанаваную зноў жа для ваенных мэтаў.

«Ахлісавая пятая» сыравінага баланса Германія з'яўляюцца чорныя і калерыны металы.

Па жалевнай рудзе Германія залежыць ад знешняга рынку больш чым на 70 проц агульнай свайі патрэбнасці ў ёй. Прычым, свая, ачытная руда, апрача абмежаваных запасаў, адзначаюцца выключнай беднасцю ўтрымання жалеза (удвая ўтрымлівае менш жалеза, чым французская і шведская руды).

Галоўнымі пастаўшчыкамі Германія жалезнай руды з'яўляюцца Францыя са свайі галоніяй Алжырам — звыш 40 проц, Швецыя — да 45 проц, і Іспанія — да 10 проц. увозу руды.

Вялікая залежнасць Германія ад Францыі па жалевнай рудзе прымушае фашыстаў працягваць актывнасць у пошуках больш трывалай жалезаруднай базы на перыяд падрыхтоўчых вайны. Гэтым часткова трэба растлумачыць асобую актывнасць фашысцкіх інтэрвэнтаў у Іспанія, захват Аўстрыі, падрыхтоўка нападлу на Чэхаславакію і спробы ўмацавання фашысцкага ўплыву ў Швецыі.

Шырокавжывальныя лозунгі германскага фашызма аб стварэнні ўласнай жалезаруднай базы не маюць ніякага практычнага сэнсу. Правадзіцца таксама бясцэльна і спробы знайсці замяніцкі жалеза («дэрат»). Для Германія праблема чорнага метала астаецца невырашанай.

Не менш востра стаіць перад Германіяй і праблема калерыных металаў. Сваёго волава яна амаль не мае. Мелкі адзавыяе ўсяго толькі каля 0,1 свайі патрэбнасці. Свінна мае да 29 проц патрэбнасці краіны. Алюмініевая руда (баксітаў) Германія зусім не мае. Як відаць з гэтых даных, па калерыных металах Германія таксама вельмі моцна залежыць ад заграіцы. Спробы эксплаатацыі зусім нерэнтабельных распрацовак у краіне не далі станоўчых рэзультатаў. Для Германія Іспанія і ў ланым вываду, ужываючы выражэнне тав. Літвінава, мае таксама «геалагічны сэнс».

У лагоні за калерынымі металамі для Германія набылае асабівы інтарэс і

Югаславія, якая мае значныя запасы гэтых руд.

Нафта таксама з'яўляецца вузкім месцам у эканоміцы Германія. Германскі фашызм разгарнуў шырокую дзейнасць па вываду ўнутры краіны натуральнага і сінтэтычнага бензіна, імкнучыся як мага менш адлучаць залежнасць ад знешняга рынку па гэтым важнейшаму прадукту ва ўмовах сучаснай вайны. Але гэта вытворчасць далёка не можа пакрыць патрэбнасці краіны ў нафце.

Доказам гэтаму служыць рэзкае павелічэнне ўвозу нафты ў Германія. Калі ў 1932 годзе было ўвезена 2,5 мільёна тон, то ў 1936 годзе — 5,2 мільёна тон, а ў 1937 год паказаў ішчэ большы ўвоз.

Не глядзячы на даволі шырокі размах вытворчасці сінтэтычнага каучука ў краіне, Германія зможа пакрыць ім усюго толькі да 15 проц свайі патрэбнасці, астатнюю частку яна вымушана ўвоўзіць.

Германскі фашызм у спробах стварэння ўласнай сыравінай базы на перыяд вайны выдаткоўвае каласальныя сродкі, атрымліваючы пры гэтым вельмі мезэрную па колькасці прадукцыі, якая абыходзіцца ў рудзе вылацкай і 10 разоў даражэй, чым яе прадаўчая цана на сучасным рынку. Гэтыя «эксперыменты» фашысцкіх «вынаходцаў» владуцца вялікім цяжарам на працоўныя масы Германія. За перыяд працы фашызма ва ўладзе падаткі розных відаў узраслі ў два разы, дасягнуўшы велізарнай сумы ў 16 мільярдаў марак.

У галіне харчавання германскі народ перажывае скарпавы галод. Германія, увоўзіўшы да прыходу фашызма да ўлады да 25 проц хлеба і звыш 50 проц тлушчаў, у апошнія годны зняла да мінімуму гэты ўвоз. Фашызм вызваліў такім шляхам неабходны сродкі для закупкі за граінай ваенна-стратэгічнай сыравіны. Гэта палітыка палпапоўвалася траскучымі фразамі аб так называемай «харчовай незалежнасці».

Нават з даных афіцыйнай фашысцкай статыстыкі відаць, што нормы спажывання хлеба ў 1936 годзе, у параўнанні з 1913 годам, скараціліся

на 35 проц. Па бульбе-ж, надварот, нагляднася павелічэнне норм спажывання на 11 проц. 1937 год паказаў далейшае скарачэнне спажывання хлеба і павелічэнне спажывання бульбы.

У пачатку 1938 года міністэрствам харчавання быў выпушчан спецыяльны прыказ, які прапанаваў насяльніцтву харчавання галоўным чынам бульбай, брусніцай, аўсянкай, гарокам і т. д. Расліны-ж маслы і тлушчы ішчы відаў, які і іншыя прадукты былі аднесены ў рубрыку прадуктаў, спажыванне якіх падлагае ў далейшым абмежаванню.

Зусім нядаўна ў Дрэздэне адбылася «гігіенічная» выстаўка, прысвечаная праблеме «вырошчвання здаровага чалавека». На гэтай выстаўцы фашысцкія марабесы з міністэрства Гебельса з вуючым выгладам даказвалі шкоду празмернага спажывання болага хлеба, мяса і... наоуг прадуктаў чужаземнай вытворчасці!

Але дамаголігі людзей не закорміш. Як-бы Гебельс і яго апарат ні атрыліся прыбраць да дапамогі асталіх «адрышчых» фашысцкіх медыцынаў, ім не ўласна ўтаварыць германскі народ адмоўна ад хлеба.

У

# НАРАДА ПАРТАКТЫВА ВІЦЕБСКОЙ ВОБЛАСЦІ

ВІЦЕБСК. (Нар. «Звязды»). 2 красавіка ў Доме партактыва адбылася абласная нарада партыйнага кіруючага апарата, прысвечаная рашэнням сакавіцкага пленума ЦК КП(б)Б. На нараду прысутнічалі сакратары райкомаў партыі, старшыні райвыканкомаў, дырэктары МТС Лёнінскага, Гарадоцкага, Бешанковіцкага, Лельчэўскага, Чашніцкага, Палыцкага і іншых раёнаў, якія ўваходзяць у Віцебскую вобласць, а таксама партыйны актыв горада Віцебска.

Па даручэнню ЦК КП(б)Б нараду адкрыў выконваючы абласны перша сакратар ЦК КП(б)Б тав. А. А. Волкаў.

Пасля зачытання складу Аргбюро ЦК КП(б)Б і Аргамітэта па Віцебскай вобласці, нарада заслухала інфармацыйны сакратар Дубровенскага райкома партыі тав. Лавіньскага, старшыні Віцебскага райвыканкома тав. Жолудэва, загадчыка райземдэла Бешанковіцкага раёна тав. Шаўтара, старшыні Чашніцкага райвыканкома тав. Тарасова, дырэктара Чырвонаармейскай МТС, Расонскага раёна, тав. Васілевіча і інш. аб гатоўнасці раёнаў да сяўбы.

3 Інфармацыйны таварышавыя вынікі, што раёны Віцебскай вобласці сустраюць сяўбу неадпаведна. Асабліва ў вясільны перыяд знаходзіцца Сіроцкі раён. Раёнае кіраўніцтва падрыхтоўка да сяўбы пусціла на самамэ. Дастаткова ўказваць, што ў раёне поўнацю сарван мільянаў абмен насення, нехапае 500 з лішнім пентнераў насеннага аўса і раду іншых культур.

Трактарны парк раёна таксама да сяўбы не гатуе. План рамонту трактарных сямляк выкананы толькі на 35 процантаў. Не глядзячы на такое габ'ёмнае становішча ў падрыхтоўцы калгаснаў да сяўбы, раёнае кіраўніцтва не прымае належных мер па лік-

відацкі прырвы. Не на многа лепш абстаць справы па падрыхтоўцы да сяўбы і ў Дубровенскім раёне. План засяні насення тут лічыцца выкананым на 114 проц. Аднак вялікая частка насеннага матэрыялу не адпавядае пасевным канцыям. У 13 калгасах раёна нехапае 830 пнт. аўса і інш. культур. План засяні насення вікі выкананы толькі на 45 проц., план мільянаў абмену насення — на 68 проц. Дубровенская МТС яшчэ не закончыла рамонт трактараў. Асабліва трывожнае становішча ў раёне ў канскім пагалоўку. У раёне налічваецца 1600 замораных і ніжэй сярэдняй укорменасці коней. Дубровенскі раён адстае і па іншых важнейшых галках работ. Так, напрыклад, план мясаставак за першы квартал гэтага года выкананы толькі на 30 проц.

У выкананні мясапаставак ачальнік адстае ўся Віцебская вобласць. За першы квартал план мясапаставак раёнамі вобласці выкананы толькі на 48 проц. і па палюшках за мінулы год — 26 проц. Гэта рэзультат адсутнасці кіраўніцтва раёнамі арганізаваных абавязальстваў калгасамі, калгаснікамі і аднаасобнікам гаспадарамі.

У гэтых наарад выступілі сакратар Аргбюро ЦК КП(б)Б па Віцебскай вобласці тав. Аляксееў і выконваючы абавязкі перша сакратара ЦК КП(б)Б тав. А. А. Волкаў. У сваіх выступленнях тав. Волкаў і Аляксееў абмяркоўвалі ўвагу ўдзельнікаў нарады на большае рэалізацыю рашэнняў студзеньскага Пленума ЦК ВКП(б) і сакавіцкага пленума ЦК КП(б)Б, прапанаваў спыніцца на багатовызначных правядзення вясновай сяўбы, падрыхтоўкі да надыходзячых выбараў у Вярхоўны Совет БССР і выбараў партыйных органаў.

С. БРАЙНІН.

## АРГАНІЗАЦЫЯ ПРАВІЛЬНАЕ ЗАХОЎВАННЕ І РАСХОДВАННЕ ГАРУЧАГА

ЗАГАД НАРКМА ЗЕМЛЯРБСТВА БССР ТАВ. Р. І. ЗІХЕ

Толькі за тры кварталы мінулага года 5 тысяч машына-трактарных станцый перавыдалі каля 50 тыс. тон нафтапрадуктаў. Гэты велізарны перарасход гаручага і маслаў — рэзультат аўсім неапраўданна расхаванні многіх дырэктараў МТС і адсутнасці жорсткага кантролю за захоўваннем і расходваннем нафтапрадуктаў з боку кіраўнікоў, ачальніцкіх органаў, вынік школьнай падрыхтоўкі работнікоў ворагаў народна-аруднаўшчыны ў раёне зямельных органаў і МТС.

Наркмазем рэспублікі, краёвыя і абласныя зямельныя аддзельныя фактычна самаўхілілі ад барацьбы за дэжурны адноіны да захоўвання і расход нафтапрадуктаў машына-трактарнымі станцыямі і па сутнасці справы заахвалілі растраў гаручага.


Для рашучага выкарэння ачышчальных адносін да захоўвання і расходвання нафтапрадуктаў, нарком земляробства БССР тав. Р. І. Зіхе прапанаваў дырэктарам МТС і саўсаў арганізаваць строгі ўлік волюцў і расходвання нафтапрадуктаў. Паставіць на ўсе ўчасткі нафтавай гаспадаркі правяральных, часных і кваліфікаваных работнікаў. Правесці кустаныя або бригадныя нарады трактарыстаў, запраўшчыкаў і вочыкаў гаручага. Абмеркаваць на гэтых нарадах даклады механікаў аб тым, як і чым трактарысты могуць і абавязаны эканоміць гаручае, як запраўшчыкі і вочыкі павінны змагацца з безгаспадарчым растраў гаручага. Шырока растлумачыць трактарыстам

новы парадак раікаў з імі за эканомію гаручага. Забяспечыць рэалізацыю трактарыстаў за эканомію і перарасход гаручага а таксама з бригадзірамі трактарных бригад за эканомію гаручага і збор адправаўных маслаў строга ў адпаведнасці з пастановай Саўнаркома БССР.

Нарком абавязваў усіх трактарыстаў, вочыкаў і запраўшчыкаў гаручага весці самую жорсткую барацьбу за эканомію і супроць растраў гаручага кожнай кроплі гаручага. Дырэктары МТС абавязаны асабіста правярць расходвання гаручага па кожнай у насабку трактарнай бригадзе не раздзё аднаго разу ў дзяду і неадкладна прымаць меры да знішчэння усіх вывуленых прычынаў, якія выклікаюць перарасход гаручага. Нарком даў тав. сама рад канкрэтныя ўказанні па прыкладзенню ў парадак нафтаатары, наведзенню парадку на ўсіх нафтабазах, арганізацыі правільнай работы і скарыстання трактарнага парка.

Нарком земляробства рэспублікі, ачальнікі краёвых і абласных зямельных аддзельных абавязаны распавядаць да 10 красавіка канкрэтныя меры прыемствы, забяспечваючы выкананне загада Наркмаема па кожнай МТС. Устанавіць праверку расходвання нафтапрадуктаў па кожнай МТС не раздзё аднаго разу ў дзяду. Злоўжыванне расхаванні нафтапрадуктаў павінны прыцягвацца да самай суровай адказнасці, аж да аддаты пад суд.

(БЕЛТА).



Трактарысты Віцебскай МТС вылілі на палыны работу. На здымку: трактарысты тав. П. Рамані і Е. Стрыбок сёньнішні ў калгасе «Пенькаўшчына» (Віцебск).

## ІНСПЕКТАР ПА ЯКАСЦІ

Івану Лаўрэнавічу Гапоненку 63 год. Свая барада і глыбокія маршчыны на твары — сводзі вялікага прымятага жыцця. З далёкіх дзён ён прышамінае рад эпопеяў. Усе яны маюць горкую сыляскую долю, жыць без радасці і святла. Іван Гапоненка быў моцным хлопцам, са здаровымі рукамі, але на мізэрным кавалачку бацькоўскай зямлі рабын не было наго і ён пайшоў у парабкі да памешчыка Шпігіноўскага. Пасля доўгіх год працы ў памешчыка ён ледзь выбыўся ў гаспадары — набыў сабе кавалачак зямлі размерам менш за поўдзесціны.

Зараз з-пад сівых броваў старота іскрамі звоніць шчасцем вочы.

— Так, цяжкое было жыццё селяніна-бедняка, — гаворыць ён, усмалючыся мінулае. — Добра, што іно не вернецца да нас ніколі.

Іван Лаўрэнавіч падыходзіць да акна, за якім ляжаць шырокія прасторы калгасных палёў. Вось ужо 8 год, як ён у калгасе, і 5 год, як працуе намянена інспектарам па якасці. Ён любіць свой калгас, у якім атрымаў замужжа жыццё, любіць і ганарыцца сваёй работай. Іван Лаўрэнавіч укладвае ў сваю работу ўсю сваю энэргію і спраўляецца са сваім ганаровым абавязкам не горш за малых.

За 1937 год Гапоненка зарабіў 325 працадзён і атрымаў на прадалі ўлоўстал хлеба, бульбы і грошы. Такага багачыні ніколі яшчэ не было ў доме Івана Лаўрэнавіча.

Калгаснікі любяць і ценяць старота Лаўрэнавіча. Яго парадкі і ўказанні, як лепш працаваць, араць, сямля, падрыхтоўваць насенне, з павягаю ўспрымаюць калгаснікі. Яны часта ўспамінаюць, як у мінулым годзе ён прымуў адну з бригад у другі раз перабараць дрына забаранаваны ўнастах зямлі. Старога заўсёды можна бачыць на полі ў часе палыных работ, у часе прапалкі, у часе сяўбы і ў часе збору ўраджаю.

## 160 АДНААСОБНІКАУ УСТУПІЛІ У КАЛГАСЫ

РЭЧЫЦА. (Спец. нар. «Звязды»). Працоўны аднаасобнікі раёна адначасова набліжэнне выбараў у Вярхоўны Совет БССР уступленнем у калгасы. За апошнія два-тры месяцы ў калгасы ўступіла 160 аднаасобных гаспадарак.

У сакавіку ў сельсаведах раёна былі праведзены канферэнцыі аднаасобнікаў, прысвечаныя падрыхтоўцы да выбараў у Вярхоўны Совет БССР і задачам правядзення вясновай сяўбы.

Пяць год Іван Лаўрэнавіч добрасумленна змагацца за высокі ўраджай у калгасе. У гэты час, як толькі праменьні сакавіцкага сонца з'явіліся пакрыццё і талую ваду ўвабрала зямля, на поле калгаса імя Дзержынскага, Рэвенска-Слабодскага сельсавета, Рэчыцкага раёна, вышлі калгасны інспектар па якасці. Пільным рокам ён аглядаў гатоўнасць зямлі да ворыва. У адзін з ясных сонечных дзён, прышоўшы ў сваю чацвёртую бригаду, Лаўрэнавіч у радасці сказаў:

— Ну, хлопцы, можна пачынаць ворыва.

Назаўтра, ледзь толькі паднялася сонца, артыя выехалі на палыны работы. Вакол і агаласілася вясельем, жончарудымі песнямі аб шчаслівым калгасным жыцці.

Першую барану прапайшоў інспектар па якасці — 63-гадовы Іван Лаўрэнавіч Гапоненка. Слелам рушылі артыя Мапоўскага, Чарнышэў, Сівуха і іншыя. Чорная, тлустая зямля, узрых ляды сталі плугі, класіла роўнымі радамі. Легка смалела пара над узараным полем.

Няпрэмытна прапайшоў першы дзень работы. І хая стары трохі стаміўся ўвараўшы 0,63 гектара, але ён усё-ж прапайшоў, аглядаў, як узаран усёў часткам. Па яго твару размылася радасная ўсмешка — работа была выканана бездакорна.

Іван Лаўрэнавіч раскавае, як ён будзе працаваць сёлет, як будзе змагацца за высокі ўраджай. Ён даў рад указанняў званям, як треба араць і сямля ў першы дні, параіць з бригадзірам, на якіх участках і на акую глыбіню треба араць, не раз раскаваў, акое ўгнаенне треба класі пад тую ці іншую культуру. Паказваў Лаўрэнавіч і аб тым, каб напярэды вымаць азімы пасевы. Доўгагадовая практыка набыў ён багаты вопыт, які з радасцю і ахвотай перадае малым калгаснікам.

Н. ГАСМАН, М. КРАСНАУЦНІ.

## МЕДЫАБЛУГОЎВАННЕ КАЛГАСНІКАУ У ЧАСЕ СЯЎБЫ

215 аптэк, 4 аптэчныя магазіны, 197 даркоў абслугоўвалі калгасы і сельсавецы нашай рэспублікі. Для лепшага абслугоўвання сельскага насельніцтва намячана адкрыць ў сьнеж 23 новых аптэк, 24 новых аптэчных даркоў, 50 новых аптэчных пунктаў.

Для абслугоўвання калгаснікаў у часе пасевнай кампаніі ў сельскія аптэкі, аптэчныя ларкі і пункты авозіцка калі 8 тыс. хатніх аптэчак, 10 тыс. індывідуальных і 36 тыс. калгасных пакетаў.

## ЗАМЕТКІ ДЭПУТАТА

О. Е. БАГАЧОВА — ДЭПУТАТ ВЯРХОУНАГА СОВЕТА БССР

Тры з лішніх месяцы праішоў з таго часу, як прапоўны Віцебска паслядні орган саветскай улады. Мая работа як дэпутата Вярхоўнага Савета БССР пматраіна і цікава. Штодня я атрымліваю па 15—20 пісем самага рознастайнага зместу. Алы пісьмы ставяць пытанні асабістага характару, іныя закранаюць важнейшыя праміска-палітычныя, гаспадарчыя пытанні.

Некалькі дзён назад, напрыклад, гр-н Левітан праслаў мне пісьмо, у якім ён закранае такое важнае пытанне, як арганізацыя добрых прыградных аносін. У нас, у Віцебску, прыградныя аносны пастаўлены дрэнна. Гэта пытанне асабліва важна ў сувязі з надыходзячым летнім сезонам. І я зараз яго ставію для вырашэння перад гораветам і Упраўленнем Заходняй зыгункі. Добры прыградны аносны некалькі аблегчаць і жыллёвае пытанне, бо рабочыя, якія жыўць у горадах, не будуць адчуваць патрэбы ў гарадскіх кватэрах.

Мая сувязь з выбаршчыкамі не абмяжоўваецца адной толькі пераліскаю. Штодня да мяне прыходзіць 25—30 грамадзян з рознымі скаржамі, просьбамі і прашаньнямі. Алы просьбы сядзельнасці ў атрымліваць, другія скаржыцца на няправільнае званенне з работы, прыкоўліць і па аліментны наведальніцкаў. Рад грамадзян прыходзіць да мяне з пытаннямі грамадскага характару.

Нялаўна адзін грамадзянін папрасіў мяне дапамачы двум дзецям-сіратам. Я гэта пытанне паставіла на рэдакцыйны прэзідыум горавета. У рэзультате — лепш палер атрымліваць штомесячную грашовую дапамогу, вучацца ў школе.

Я ні на хвіліну не забываю ўказанні таварыша Сталіна аб тым, што «дэпутат павінен ведаць, што ён слога народа і яго пасланец у Вярхоўны Совет, і ён павінен весці сабе па лініі, па якой яму дана някая народам».

Я ўсяляк стараюся падтрымліваць цесную сувязь са сваімі выбаршчыкамі, чула адноіны да іх скарж, просьб і прашаньняў, выкаваць з сабе работніцка леныска-сталінскага тыпу.

Хачу адзначыць, што некаторыя выбаршчыкі няправільна разумеюць ролю дэпутата Вярхоўнага Савета БССР, зваружваюць яго пытаннімі, якія лігва вырашыць на месцы, у сваіх арганізацыях. Напрыклад, былі выпадкі, калі да мяне прыходзілі асобныя грамадзя-

не з каляініцтвам ажакаць дапамогу ў рамоне даяраў, ці скажам, у атрымліваць грошы на большае лістоў. Тут па многім віна асобных арганізацый, якія не заўсёды чула адносіцца да патрэ прапоўных.

За час май работы як дэпутата Вярхоўнага Савета БССР я прыйшла да пераканання аб неабходнасці паставіць перад вышэйшымі арганізацыямі рад праблемных пытанняў, звязаных з далейшым палепшаннем дабрабыту працоўных горада.

Віцебск стаў абласным цэнтрам, з шырокай сеткай фабрык і заводаў. Насельніцтва горада расце хуткімі тэмпамі. Між тым жыллёвае будаўніцтва іпчэ не мае належнага размаху. Ворачі народа, сямляўшы ў кіраўніцтва горада, наўмысна зрываў жыллёвае будаўніцтва, прабучы гэтым самым выклікаць незадаволенне сарод працоўных. Нам неабходна ўсім сіламі і як можна хутчэй ліквідаваць вынікі школьніцтва на гэтым участку і фэлія паскарваць жыллёвае будаўніцтва.

Але дабрабыт горада не павінен абмяжоўвацца толькі жыллёвым будаўніцтвам. Неабходна нахутчэй выкончыць будаўніцтва аўтаматычнай тэлефоннай станцыі. Асабліва ўвагу треба звярнуць на ператварэнне Пролетарскай Стабелі (былая Маржаўшчына) і скарваць культуры рабочы пасялак. У сувязі з тым, што пераважаючы большасць занятых на нашых прадпрыемствах людзей складоў жанчыны, неабходна таксама павялічыць сетку асяей і дзіцячых садоў.

У Віцебску ёсьць два тэатры, некалькі кіно, клубы і іншыя культурыны ўстановы, але яны не валодаюць вырасных культурных зааграваўных насельніцтва. Сетку гэтых устаноў неабходна па што-б там і стала расшырыць, у прыдатнасці, Віцебску патрэб паца панаваў, аб чым ужо не раз падмаляваў пытанне ў вышэйшых арганізацыях, але, на жаль, безрэзультатна.

Усе гэтыя пытанні я палмаю як дэпутат Вярхоўнага Савета БССР, уліваючы зааграваўанні сваіх выбаршчыкаў. У даны момант я актыўна ўключылася ў падрыхтоўку работу да выбараў у Вярхоўны Совет БССР.

Блок камуністаў і беспартыйных, атрымліваюць бліскучую перамогу на выбарах Вярхоўнага Савета БССР, з кожным днём усё больш і больш умаловаецца. Саюз камуністаў і беспартыйных забяспечыць нам таў-ж поспех і ў надыходзячых выбарах у Вярхоўны Совет БССР.

## ВЫДАТНЫ ПАЧЫН

ГОМЕЛЬ. Лепшыя людзі воднага транспарту, станаўшы-капітанамі тав. Ганчароў, Міхуц, Мельніцаў, механікі тав. Гаўрышэў, Літвіноў, Меліян, Сілі, дыспетчар тав. Валокін і інш. звярнуліся ў пісьмо да станаўшаў дырэктараў Беларускай дарогі, у якім прасілі падаляцца вопытам сваёй работы па павелічэнню скаркасцей, узоруна ўтрыманню машын і катлавога гаспадаркі, устаноўцы дымагарных труб па метад тав. Арлова з прыставаўаннем электразваркі, а таксама па ўжыванню кальцевых бабітаў для заліўкі падшынікаў.

Крываасойцы Гомельскага вузла жыла адлучыліся на апарат воднікаў. 18 сакавіка адбылася нарада перадавых людзей чыгуначнага і воднага транспарту.

У рабоце нарады прынялі актыўны ўдзел дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Астапаў; ініцыятар крываасойскай ядзы на пажыважікі павяла тав. Кульвінскі; вылучэне, памочнікі начальніка Гомельскага дэпа тав. Чыж; машыніст-орданосец, зараз начальнік аддзлення паравознай гаспадаркі — тав. Байкачоў і інш.

Папярэдне перад нарадай чыгуначнікі наведлі затон і суднарамонтны завод, дзе падрабязна знаміліся са становішчам порту, рамонтам флоту і яго гатоўнасцю да навігацыі.

Крываасойцы на нарадзе ўнеслі рад істотных прапаноў, накіраваных на палепшанне работы флоту, порту.

Дыспетчар-крываасойсав тав. Гітлевіч прапанаваў правесці дадаткова наглядныя пляхі да складскіх пампніканіяў, што прадукціць прастой суднаў і вагонаў. Ён-жа прапанаваў і абавязваў перадаць метад дыспетчара Куцафіна, які заключвае ў сабе чоткасць і кантроль за рухам.

Тав. Чыж растлумачыў прычыны перападу паліва няправільнай пастаноўкай дымагарных труб і каласікоў і абавязваў перадаць станаўшымі вопыт па каласікоў у справе рэчым Дняпра-Дзвінскага парадотства.

рападу паліва няправільнай пастаноўкай дымагарных труб і каласікоў і абавязваў перадаць станаўшымі вопыт па каласікоў у справе рэчым Дняпра-Дзвінскага парадотства.

Дэпутат Вярхоўнага Савета БССР тав. Астапаў прапанаваў качагарам і механікам-воднікам у парадку станаўскай практыкі зрабіць некалькі паездак на паравоках.

Праз некалькі дзён воднікі-качагары тав. Раяжанкоў, Шчарбакоў, механікі тав. Паначаўскі і Казюкін зрабілі паездку на пасажырскіх і таварных паравоках, што з'явілася для іх багатай практычнай школай.

Давадушмыя на нарадзе аб адстававанні рамонт парадота «Чычэрэнь», чыгуначнікі праз два дні праслаўлі чатырох лепшых каласікоў, якія абавязаліся каласікоў работ на парадотстве закончыць да 1 красавіка.

На нарадзе інжынерна-тэхнічнай сэцыі Упраўлення Беларускай дарогі, удзельнікамі якой былі і воднікі, работнікі руху прапанавалі арганізаваць абмен інфармацыяй па падлоду суднаў з грузамі і падачы вагонаў для перавалкі. З гэтай мэтай намячана арганізаваць сувязь дыспетчарскіх апаратаў чыгуначнага і воднага транспарту. Народа вылучыла бригаду інжынераў і тэхнікаў для сувязі з інжынерна-тэхнічнымі работнікамі Дняпра-Дзвінскага парадотства.

Праведзеныя практычныя мерапрыемствы па перадачы вопыту чыгуначнікаў воднікам — толькі пачатак важнай справы арганізацыі сацыялістычнай дапамогі і ліквідацыі адставання Дняпра-Дзвінскага парадотства.

В. РОЗКІН, Б. ШЛЕЙФМАН.

## ПА-БОЛЬШЭВІЦКУ ЗМАГАЦА ЗА ДАЛЕЙШЫ ПАСПЕХІ СОЦЫЯЛІСТЫЧНАЙ ЖЫВЭЛАГАДОУЛІ

Многія калгасы нашай рэспублікі заваявалі велізарныя поспехі па розных відах жывёлагадоўлі. Гэтыя поспехі выражаюцца не толькі ў павелічэнні колькасці пагалоў, але і павелічэнні іх прадукцыі.

Вось некалькі прыкладаў. Калгас «Герой працы», Ануцінска сельсаведа, Заслаўскага раёна, у 1937 годзе ад 22 конематак атрымаў 21 жараб'ё. Загадчык конетаварнай фермы Пётр Самбівіч Шыпн захаваў увесь прылод маладзянка.

Загадчык конетаварнай фермай калгаса «Молат», Славенскага сельсаведа, Шклоўскага раёна, Майсей Гаўрышэў Ігнацэў у 1937 годзе ад 21 конематак атрымаў 19 жараб'яў. Конох калгаса імя Будзінскага, Кузьмінскага сельсаведа, Церахоўскага раёна, Карней Іванавіч Гарбачоў ад 12 конематак, за якімі ён даглядае, вырасіў 11 жараб'яў.

У калгасе «Другая пшанічка», Гарадоцкага сельсаведа, Быхаўскага раёна, дасягнуць добрыя поспехі ў развіццё аўтагадоўлі. Аўтар Міхал Пятровіч Дорачоў у мінулым годзе ад 19 аўтамаката атрымаў 30 ягнят мейсцаў, пароды прэкокс.

Або ўзніць сьвінагадоўчу таварную ферму калгаса «Чырвоны Кубы», Сялецкага сельсаведа, Аршанскага раёна. У 1936 годзе ферма атрымала ў сярэднім ад кожнай сьвінамаці старэй 9-месячнага ўзросту па 19,3 штук дзевяцімесячных парсят або па 885 кілограмаў прыросту вагі ў сярэднім на кожнай сьвінамаці. У 1937 годзе ў сярэднім на кожную сьвінамаці, якія на ферме 12 штук, атрымана па 18,7 дзевяцімесячных парсят. За сьвінамі ў гэтым калгасе даглядае лепшая калгасніца Анна Дзянісаўна Кулікоўская. Загадчык фермай Аляксандр Аўсюкевіч і стар-

шыня праўлення Емельян Саўчэнка надалілі добрую работу на ферме.

Не меншыя поспехі мае аўтагадоўчая таварная ферма калгаса «Чырвоны ўсход», Мышкоўскага сельсаведа, Кіраўскага раёна, на якой у 1936 годзе атрымана ад 48 аўтамакатах 89 ягнят і настрыг шерці на адну галаву дарослых авечаў — 3,8 кілаграма. У 1937 годзе ад 50 матак атрымана 115 ягнят. Настрыг шерці ў сярэднім на 1 дарослую авечку пароды метас-прэкокс і метас-пінгай па 4,1 кілаграма. Загадчыкам гэтай фермы з'яўляецца Корзун Віктар Паўлавіч.

Племгас «Крынік», Лёнінскага раёна, у 1937 годзе атрымаў удой на адну фуражную карову 3,723 літры малака і забяспечыў сутачны прырост вагі ялят па 905 грам. Значная дзяржа-арганізацыя з гэтага саўбаса Ефрасія Сялівецкая Вахкірава ад сваёй групы кароў, якія замацаваны за ёй ў колькасці 9 галаў, надала па 4,495 літраў малака.

Можна было-б прывесці дзесяткі іншых падобных прыкладаў. На ядзю ў адомышале рэспубліканскай нарадзе перадавоў жывёлагадоўлі многія таварышы раскавалі, як на аснове ўпартага большэвіцкай работы, на аснове разгортвання сацыялістычнага спаборніцтва і станаўскага руху яны атрымалі выдатныя поспехі на фермах. Калгасы атрымалі ад жывёлагадоўлі дзесяткі тысяч рублёў прыбытку. Дасягнута жывёлагадоўлі былі-б значна большыя, калі-б не школьніцкая работа закітых ворагаў народа — траціцкіца-бухарыскіх шпіёнаў, дыверсантаў і забойні.

Нельга, аднак, сказаць, што дасягненні перадавых сталі владбываць усіх калгасоў рэспублікі. Ва многіх раёнах яшчэ няма сапраўднай боль-

шэвіцкай барацьбы за ліквідацыю выніку школьніцтва ў жывёлагадоўлі. Гісторычныя ўказанні таварыша Сталіна аб тым, што справу жывёлагадоўлі павін

